

Ба 45431

АНДРЭЙ АЛЕКСАНДРОВІЧ

УЖЫНЬ



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРДЖАУНАЕ
ВЫДАВЕЦТВА МЕНСК 1927




16811

16811

Б-Р
АЧБ

АНДРЭЙ АЛЕКСАНДРОВІЧ

УГРУНЬ




БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК—1927



Б-2
БІЛГАДПОВІДНА ІСЧИНА

ALPH



БДВ № 280.

Галоўлітбел № 25271.

2-я дзярж. друк. Зак. № 369 г. У ліку 2.000 экз.

25.04.2009

Як добра жыць!
Цаглінкаю румянай
Будуем новыя, нязнаныя нам дні.

НОВЫ РОК

І з годом! З годом
і козым годом
зімбяджым годом
і козым годом

ВІРАТЛІВЫ РАЗЬБЕГ

ік ходыні год
прощай год, бабай
Ілья-з год

Малы год,
зімбяджы год
і козым годом
Красава год,

Богатырь
зімбяджы год
і козым годом
Новы год

НОВЫ ГОД

І з году ў год
і кожны год
крыштальным стыжам
слаўся лёд.

Як з году ў год,
як кожны год
прышоў на лыжах
Новы Год

Мінае нач,
прасъненца дзень.
За працай, глянеш,—
градам пот.

Было адно,
як млявы цень
ішоў хістаньнем
Новы Год.

Як цень ішоў,
пад лязг зубоў
лілася кроў
над кручаю.

Была журба
і галыцьба
і барацьба
гаручая.

Адно цяпер,
віеца верш,
нібы заранкі
съмелы ўзьлёт.

Вязе нам песньні
з паднябесься
ў зорных санках
Новы Год.

Мо' хто й ня рад
на новы лад
вядзем мы
дні і ночы.

Ня ў першы год
к нам Новы Год
ідзе чорнарабочым.

Імчыцца ўгрунъ
жыцьця разъбег,
як сънег
далінай
вольніцай.

Як з году ў год,
як кожны год,
нерод
за працай
клоніцца!

31. XII. 26

пако віночок
зібіт каштанівкою та
Пасхальним каштаном
склоніцца вночікою д
віділів під'яніковою
жанжинкою та
зібіт каштанівкою

С
зібіт каштанівкою
зібіт каштанівкою;
Вінок та віночок
зібіт каштанівкою
зібіт каштанівкою;
Склональ віночок
як склональ

— Вінок та віночок
як склональ віночок.

анустій вінчані
Надісні дніпрою
Із землі та з неба
Ліхтарі
Ворібілі

День в чудо-ліс

САСНА

1

Вось адно, як струна,
сасонка расла
у бязьмежным
бары-гушчары.
А сягоньня яна
пачарнеўши лягла
на асьнежным
фабрычным двары.

Загудзела піла,
застагнала сасна;
пры дарозе,
як сълёзы, апілкі.
Сасонка расла,
як струна,
не адна—
з ёй і сёстры, як тыя асілкі

Расла маладзіцай,
вяршынаю съмела
зывінела
і ў съцюжу-завею.
Бывала імчыцца
вей-вецер
і вецице
лёгкім павевам авее...

І птушкі-вясьнянкі
сасонцы
да сонца
зайграюць на гусълях зялёных...
Цяпер, як скала,
скамянеўши лягла,
закрыўши галінкамі скроні.

2

Эх, сасоньніца-сасна,—
ані суровыя...
Бервяно да бервяна—
хата новая.
Дый спрадвечная дрыгва,
нібы раніца,
Буйным цветам хараства
зарумяніцца.



Гаратлівасьці былой
час пазбыцца нам.
Забудуем шыр балот
камяніцамі.
Эх, сасоньніца-сасна,—
дні суровыя...
Бервяно да бервяна—
хата новая.

3

Цяжкая праца, ня лёгкая праца,
цяжка, браты, беднаце будавацца.
Капейку, другую за працай зъбярэм мы,
злыдзень змарнue,— зъбіралі дарэмна.
Шмат каму нашае сёньня варожа
гатовы атрутай,
— чорнай пакутай,
— чорнай пакутай
стрыножыць!

Чэшуща рукі спрадвечных зладзеяў,
рвуцца стрыножыць, дый сіл не стае ім!
Корчыцца помста ў іх сэрцы
здрантвелым...
А глянеш наўкола—будуюцца съмелы!
Праца віхрыста ўзыняла завіруху

і хочаш ня хочаш:
— а песнью рабочих,
песнью рабочих
— слухай:

4

Ночью в сне я слышал,

— Сужни Гэй-жа, разам!

Зина, но Гэй-жа, разам!

Гэй! А сразу

— возьмем

дунка алаа батай-жээ!

Кто-нибудь скажет?

Каждый знает, что это такое?

И кроме этого, никто не знает.

Страх неизвестности.

— Хлопцы, здружим!

Гэй, яшчэ!

яшчэ!

Часто увидишь в глазах людей

белые, бледные, как звёзды

Чтобы бы засиять ярчай.

Што ня стане

у час рабочы?

у нас і камень

зарагоча!

Гэйт! Адважна!
Усё для нас!
Дай, наляжам,
дружна!
... Раз!

5

Эх, сасоньніца-сасна,
наши дні суровыя
Бервяно да бервяна,—
хата новая.
Дзе-ж раскінута багна
вырастуць дуброваю:
за сасонкаю сасна—
сосны новыя!

1926 г.

ВАРТАЎНІК

1

Ночанька цёмная голаву зьвесіла,
— Сумны ты, дружа?
Знаю, ня весела.

2

Шорах пачуецца, постаць находзе,
думка адна: бязумоўна, злодзей.
Хто-ж яго ведае, хто разгадае?
Кажуць, што ночанька гора стварае.
Крамы жалезныя. Сэрца слабое.
Страх неразлучны з праклятаю цъмою.

3

Часта ў начы валацугі праходзяць,
ведаеш, дружа, ня кожны з іх злодзей.
Часам бывае падыйдзе каторы
дасьць закурыць, ад души пагаворыць,
сядзе ля крамы, такі ўжо ў іх звычай,
съмела, ня бойся ты іх, вартаўнічы.

Глуха на вуліцы. Скованы камень.
 Зъзяе ліхтар, нібы зорка ў тумане.
 Гутарку з стрэхамі, страшна парою,
 цемень заводзіць сыпучай імглою.
 Холадна. Жудасна. Ногі слабеюць.
 Сэрца ў трывозе начной ледзянее.

Знаю, ня весела. Ночка цягучая
 цемрай вассеньняю так надакучыла!
 ...Толькі як дворнік старэнькі устане—
 думкі ўзыўвіоцца,—радасьць съвітаньня!

15. X. 26

Эндзелево жывеңдже ну Нялдаң жыл-эл 191
— инд ындоң үйелвасе римине макең
— сенгина, віножна таңгаби индоң і
— макеңде же жылжонна нод міндерде

жыңғе дөңде, Нахан—Чоле сенгіңдегі А

— анын көздегі айыншадаң ішкешінде, тоғыз
— ГАЗЭТЧЫК

Ад самай раніцы застыўшы ўвесь ад съюжы,
стаіць з газэтамі ля крамы на рагу.
Па бруку носіцца, мяцеліцаю кружыць
грукат гораду, звычайны грукат гул...

Вецер і мароз—ну проста дух займаюць,
а ён крычыць, схапіўшы бласк навін:
— Чан-Кай-Шы — нам задрадзіў у Кітай!
— кат Пілсудзкі топіцца ў крыві.

— Троцкі з Сталіным ня хоча пагадзіцца...
— Ў Менску хутка ўжо залязгае трамвай!
І так ад раніцы навіны б'юць крыніцай,
І так за дзень—рубель, а можа два...

Над белым горадам зазъязаюць ясна зоркі,
на вуліцах дрыжыць вітрын электра-съвет...
З «апошніх вестак» скруціць ён махоркі
— і дамоў, з астаткамі газэт.

На печцы цёплай ён журналы разглядяе,
у вочы сонныя залазіць чорны дым—
і скроні мёрзлыя спакойна зачыняе:
заўецца сон вяночкам залатым.

А раніцаю зноў—няхай мароз, завея,
няхай трашчыць старая галава:
у горад сунецца, і сэрца ледзянее,
і зноў за дзень—рубель, а можа два..

19. У жырові звялікімі каштоўніцамі
занікае, да когу шматкою чынью
Этота відзеніца якіх-такіх апято
іспыненій падзеяў, якіх-такіх
такіх членістак, якіх-такіх
люблі ульбіцца — не відзеніца
вропінанса, які відзеніца чы—родзіцца
19. У жырові звялікімі каштоўніцамі
занікае, да когу шматкою чынью
Імінда У вінніют працягніці,

амілінанія таго, як жынілае Сялінічы
Інсектоў, бязволосаў сініх лялек, глядзі
Явініця якіх жынілі жынілі, якіх
все, якіх в «жынічы», якіх вінілі
шлосаў блакі амілінанія, якіх вінілі
—тээн-вінілі, якіх вінілі амілінанія, якіх вінілі
індохіль на панічных «жынічах» жынілі. С
тэхнік амілінанія, якіх вінілі, —

інвайэндзіма ё с хлеба У

Лжікінд архівам

з ліквідації ё виносу ў П

Харківську міську державну


ГУДКІ

Малодшым маім тава-
рышам—дзесям працоў-
ных Савецкай і Заход-
най Беларусі—прысь-
вячаю.

Як толькі нач суровая
за небасхіл зъбяжыць,
 зарніца каляровая
 над краем задрыжыць.
 Устануць і зъбіраюцца
 на поле мужыкі,
 а ў горадзе ўзвівіаюцца—
 гудкі... гудкі...

Рабочая адважныя
 на фабрику ідуць—
 хутчэй пазбыць сярмяжную
 нам спадчыну бяду.

ДА 45-731



На по вёску з самажнейкамі
у почімчца цягнікі.
Пачуюцца з жалейкамі
зевусі гудкі... гудкі...

І К Д У Т

А раніше зноў—хочай жароз, звое,
—вавт мінімальнальші старе слаще:
—хочаці жароз, ханин
—хочаці—
Як глянеш, сэрца радує:
будуем новы лад.

У кожнай хаце радыё
і радасьць зацьвіла.
Была дрыгва далінаю
праз цэлыя вякі,—
цяпер гудуць машынныя—
гудкі... гудкі...

4

А сонца шле праменіні нам,
вось быццам на папас.
Мы помнім, помнім Леніна
ня стала сярод нас.
І змоўклі над краінаю
сякеры, малаткі:
заплакалі хвілінаю—
гудкі... гудкі...

З песьнямі агністымі
і крэпнем і расьцём.
Мы будзем комуністамі—
на зъмену мы ідзём.
Мы ўдзем абаронаю
мы ўсе—франтавікі,
хай клічуць нас чырвоныя—
гудкі... гудкі!..

6 45751



У-зібаку з вільшчынскай
жылиця чагары
Пачукоўшчына падсцілкай ё
гуль... жырові і конпеці і
—імстанумок наслуд і М.
жэсі Эм. Унікас ві
автоўдзюв
ВЯНОК

Сумны сёньня дом дзіцячы,
ня зьвініць крылаты!

І вось вецер быццам плача—
скрыўджены утратай...

* * *

Бяспрытульная дзяўчынка
згінула—змарнела.

Хлеба чорнага скарынку
тыднямі ня мела.

Што-ж рабіць? Каму схіліцца?
Дзе знайсьці збавеньне?
Сохне твар, як жоўталісьце,
сохне ў сутарэнъне.

На работу дзе наняцца,
дый гадкоў-жа восем.

Хто там дасьць якую працу,
дый каго папросіш?

Цяжка, цяжка і съцюдзёна
і няма прыпынку:
ні матулі, ні знаёмых,
бедная дзяўчынка.

Гoram лютым ветры выноць
асушаюць сълёзы.
Сэрца плача. Грудзі ныноць.
Страх нясуць марозы.

Як заўсёды, ой бадай іх,
дні бядой ляцелі
і як баецца у байцы
сірату сустрэлі.

У прытулак наш забралі
і лягчэй ёй стала.
Але вуліца бяз жалю
сілу падарвала.

Шанавалі—даглядалі
любую сястрыцу.
Ў вечар песні ёй съпявалі,
толькі-б ня журыцца.

Толька-б вось каб сум закінуць
і няўспомніць гора.
Зьвіць дзяўчынцы-сірацінцы
радасць з ясных зорак.

Але сёньня цёмнай ноччу
сэрца замаўчала
і жыцьцё, як той лісточак
з дрэва адарвала.

Над пагорбленай царквою
завывае вецер.

Апавітае імглою
зашумела вецыце.

Сумна-сумна над курганам
ставяць дамавіну.

Сэрца жудасьцю нязнанай
рвецца ў съвет—даліну.

А наўкол крыжы, магілы,
помнікі, капліцы.

Ой, шкада дзяўчынкі мілай,
Ой, шкада сястрыцы.

Ня съціхае шум зялёны,
жаласьліва-хмурны;
ў гэтым шуме засмучоным,
быццам звон хаўтурны.

Захісталіся бярозы,
як сіроты плачуць,
нібы съвечы пры дарозе,
съвечы, няіначай.

Развітаньнем дзеци-дружкі
боль ў вянок зывіалі—
напісалі на істужцы:
— Сірацінцы Галі.

12, IX, 26 r.

—
На ЛЕВА—ЛЕВАЮ!

Усебеларускаму Зъезду
Саветаў 5-IV-1927 г. Менск.

Мінае дзесяць год
адзінаму Савецкаму Саюзу!
Дазналіся ўсяго!
Былі цяжкія дні!
Жыцьцё падтрымлівалі
тухлай кукурузай,
мякінай чэрстваю
і сокамі брусьніц.
Паракіданымі
нам сталіся сялібы.
І там, дзе фабрыкі—
шкілеты шэрых съцен.
Ня лёгка сталася
на сладкім перагібе!
Ня лёгкім быў
прыход
жаданых зъмен!

Мінаў за годам год!

Ня зналі супакою...

Гнеў „пакрыўдженых“

прышлося сунімаць.

Народ—

адна сям'я сусьвету.

Што-ж такое?

Мы ведаем:

бяз вырадкаў

сям'і яшчэ няма.

І хоць-бы ў нас,—

Савецкая краіна.

Дыктатура. Пролетарыят.

А зноў—вылазіць

за прылавак магазыну,

як масла на ваду,

буржуй і бюрократ.

Браты іх туляцца

пад стрэхамі Эўропы,

вылазяць новыя

на нашы берагі.

Часамі хочацца

раздуць застыўшы попел

і рэволюцыяй

ударыць

раз,

другі!

Эх, маць трохтварая!
Дубініцу зацягнем

і паставім
новыя масты.

Грамадай дружнаю
рабочыя сялянам
машыны створаць
і асушаць балаты...

На лева—
леваю!

Я заклікаю,
стройна!

Краіна родная!
Сягоныя твой парад!

Пяю ня лірыку,
а эконом-надстройку
пра рост чырвонца,
пра наш Савецкі лад.

Гэй-гэй, таварышы,
на слайным пераломе
многа зъблася з дарогі—
ну і што-ж!

А сёньня мы
вітаем родны
Гомель
і родны, горды Сож.

Дарога ў будучыну кліча—
бязумоўна!
Там сонца съвет
інакшы, залацей.
На лева—
леваю!
Я заклікаю,—
стройна!
Съмялей ў будучыну,
леваю!
съмялей!

КРЫЎДА

Акадэмічнай конфэрэнцыі па пытаньню
рэформы беларускага
правапісу і азбуکі
прысьвячаю.

Няхай імгла,
Няхай імклівіць восень,
Няхай вятры акутваюць выцьцём.
О, дні крылатыя!
Нікога мы ня просім
авеяць радасцю юнацкае жыцьцё!

Паклоны біць?
— Вясьне вясёлка-тканай,
дый пералівам сонечных крыніц.
Як добра жыцы!
Цаглінкаю румянай
Будуеш новыя, нязнаныя нам дні.

Пяшчоты радасьці
вірліва-творчай працы,
як песньня звонкая,
як прозалаць—агонъ
агорнуць ласкова
і нават дзіўна, братцы,
ня чуе зморнасьці юнацкая далонъ,
Бывае ўсё-ж
і сумна часам стане,
крыўдай лёгка сэрца разгнявіць.
Есьць-жа людзі з доўгімі вушамі,
але ці варта толькі гаварыць.
Няхай туга
зьвіе цябе часамі,
увечар восені, увечар мітульгі,
тады прыпомніцца
і жудасна мне стане,
— съвет забыты, съвет другі.
А сёныня—мо' таму, што восень
съциодзёным съвістам
ладзіць свой звычай—
крыўду горкую успомніць давялося!
— А як забыць?
Люблю-ж я родны край!
І слова мне
так дорага і блізка;

ў сугуччы гордых слоў
крыляцца дні цяпер! Конфорт-вілдів
Сабраліся... Давно не видзен як
Няма гаручай іскры!
Гатовы выкрасьліць любімае мне „р“.

А хто адважыцца
поэму дзён бурлівых
бяз „р“—
сълюнявасьцю лірычнай апяваць?
Забыліся!
Забыліся на дзіва...
Ну, што-ж! Візантійскіх імператара ў Задубах
Як съцелеща,
да к так і будуць спацы!
Адно што сэрца радуе бязъмежна:
вечны гоман вуліц гарадзкіх.
Як зоркі ясныя,
як месяц беласньежны,
як шэлест працы моцнае руکі.
Няхай імгла,
Няхай імклівіць восень,
няхай вятры раскідаваюць выцьцё.
О, дні крылатыя!
Нікога мы ня просім—
авеяць радасьцю юнацкае жыцьцё.

Сынежань 1926 г.

МІНІСТР

О, Бэрлін! Вялікі горад!
Прывітаньне Guten Tag!
Над асфальтавым прасторам,
як і ў нас крыляцца зоры—
ды інакшы толькі съцяг.

Два жыцьці... На Фрыдрыхштрасе—
неўгамонны, п'яны шквал.
За рэкламнаю прыкрасай,
гордай сілай, змрочны часам
завадзкі стаіць квартал.

Там бяда гасьцем звычайным
і на скронях кроплі сълёз.
Там... сягоныня, хоць патайна,
творыць злучана, адчайна
для краіны лепшы лёс.

Белай плынню хвалі Рэйна
б'юцца злосна ў берагі.

Энгельс, Маркс, Ласаль і Гэйне
чулі ў хвалях веснавейных
гоман родны, дарагі.

А ў піўных пяюць цыгане,
звон бакалаў, пляска, сывіст.
У кутку сядзіць, як глянеш,
бяспрытульны віленчанін—
бэ-эн-эраўскі міністр.

Грудзі ныюць, высыхаюць,
за душою ні рубля.
Па далёкім родным краі
сум агортвае—зъвівае,
як-ні-як, свая зямля.

Там Дзьвіна і слаўны Нёман
даражэй, чым горды Рэйн.
Там пачуеш звонкі гоман,
там і Віцебск, там і Гомель...
Эх, хутчэй-бы, эх, хутчэй!

І у думках ён імчыцца
праз фокстроты і джаз-банд...
— Вось у Менску, у сталіцы,
правіць роднаю зямліцай—
і зганяе прэч туман.

Думкі зыніклі... Рыкашэтам
злосцьць кідала яго ў жар.
Беларусь над цэлым съветам,
як Расія—край Саветаў
і абраны камісар...

Дні плылі... Міналі годы...
Зъмен віхрыстых ён чакаў.
Няўсъміхнулася пагода,
беларускаму народу
ліст раскаянья прыслаў:

....Думаў так, а выйшла гэтак;
рвуцца ў даль за годам год.
Ў Беларусі ўсё саветы,
шлях аздобіў агняцьветам
шматпакутны наш народ.

О, прымі мяне, як сына,
шчыры шаю табе паклон.
Разам зробім для краіны,—
зробім—лепшыя хвіліны,
стрэнем радасцьць новых дзён“.

І задумаўся, а съцюжай
камянела ў жылах кроў...
Калі ехаць—значыць дружна,
працаваць, як сълед, напружна,
бо... змагу вярнуцца зноў.

І сабраўся наш народзе
і рабочы і мужык
і ўхвалі: хай прыходзе
бо, як кажуць, не зашкодзе
ў кожнай хаце лішні цвік..

Фабрыка съмерці
Фабрыка съмерці

Сучасны лад у Польшчы зъдзекамі і катаваньнем працоўных Заходній Беларусі перасягнуў былую царскую Расію.

(З газэт)

Краіна родная! Дарогі крыжавыя,
скажэце гоманам нахмураных прысад:
— глумілі нас Фэльдфэбелі Расії,
як быццам поле ў буру буйны град.

Дарыла торбы нам, жабрачая дарыла
«культура» чорная разьюшаных баяр.
На струны з нас зъдзіралі нашы жылы,
смакталі кроў памешчык і жандар.

Съвету яснага ня бачыў край вякамі,
грудзі кволыя съціскаў халодны мур.
Слова роднае закоўвалася ў камень,
народ наш знаў: турму і съмертны шнур.

Прайшлі гады... Народ з няволі выйшаў.
Жыцьцё інакшое спаткала Беларусь.
Але мы помнім, помнім на Лукішках
быў павешаны адважны наці Кастусь.

І сёньня... там... у загранічных ботах,
жандары-найміты крыаваю разънёй,
наших змучаных братоў за польскі
„злоты“
зьвярына катуюць, накінуўшысь грунём.

Зарасьлі былі съляды баяр праклятых,
загінуў бліск фэльдфэбельскіх пагон.
А сёньня... там... будуюць казематы!
А сёньня... там... няведамы прыгон!

На съпінах мужыкоў ангельскі сывіща
шомпал,
гуляе паншчына—нікчэмны чорнацьвет.
Чаго-ж маўчицы культурная Эўропа?
Крык зъняволеных даносіцца ў сусьвет!

Зноў Лукіскіх камер не хапае,
зноў шляхі афарбавала кроў...
Што-ж паноў разьюшаных стрымает?
Правіць турмамі Пілсудзкі-Мураўёў!

Але шляхі адважнага змаганьня
ня змые паншчына кі учаю крывей.

Надыйдзе новае, агністае съвітанье
Сярпа і Молата над злучанай зямлëй.

...Краіна родная! Дарогі крыжавыя!
Гудзеце гоманам нахмураных прысад:
— Польшча сёньня, як царская Расія—
краіна съмерці!.. Краіна цёмных крат!..

Іхлесае—дно што дноас, зоне
Дарогі сюнку да прадыні спектаку ю.
АЖОЗДАП

У родных просторах бывалой земли
Некои сутарыны «нон» — Яшиня
это, рабочие, скоте, то-ко «кар»
тэхники хана, кадровые «мадж»
стории, члены «бажопод» Европы,
селяне, маджо-ицтвяты бывалой земли.

У сюда щыні, —
Даромхода, сабенчык, узко
пазо, сечончык, жончык, тэхнічнык,
Пады-а, баджо-шыні, сабенчык, тэхнічнык
жынчык, тэхнічнык, сабенчык, тэхнічнык

ПАДАРОЖЖА

...І ўгорад замызганы ў прочекі
пайшоў я збярозавым кіем...

Язэн Пушча

Раніцай - рана,
чуць съвет зарою
зальле пазалотаю нашу зямлю, —
пайду ў Падарожжа, пайду даліною,
моладасьць ветла прасторам схілю.

Сінім туманам,
расою сасновай,
вочы прамью, песьню гукну!
Разам з заросшай зялёной дубровай
шэлестам лісьцяў сябе апрану.

Пайду праз балоты...
Гэй, гэй, дрыгвою!
Сустрэну я вербаў раскіданы шум.
Ці простаю съцежкай іду ці крывою—
радасьць у сэрцы сваім нашу.

Вышаў я ў съвет...
Дарога цяжкая...
Імкненъне—адно што ўцяшае, заве.
Дарогай сялянку за працай спаткаў я,
ўсьміхнуўся ў вачох яе вольны сусьвет...

Імкненъні юнацтва...
Гэй, гэй, Падарожжа,
вечнае сонца, радасны кліч!
Наша жыцьцё навальніца ня зможа
ў родных прасторах бязъмежнай зямлі.

Няхай сутарэнъне
мяне прабачае,
пайду па шляхох беларускіх далін.
Пайду я па вёсках, бо іх пакідаюць,
ніявывяўшы ў полі заросшы палын.

У горад ідуць...
Да прысадаў сабака,
шавелячы хвост, прабяжыць усьлед.
Іх ня прывабіла, сілай ніякай,
хата-чытальня, ячэйка, савет...

З жыцьцём нясуладзіўшы,
як на чужыне,
пакінуўшы вёску съціраюць асфальт.
Любоў да жыцьця
напрыкметна ў іх стыне,
ня вабіць іх заўтра га съветлая даль.

А горад бязълітасны,
горад бурлівы,
— зънямог,—
ён ня спышіць крылаты свой бег!
...Бяспрытульнымі
песьнямі выноць нудліва,
праз сълёзы ўзынімаюць асінавы съмех.

Ім не ўдалося
з горадам зжыцца,
дзіка ім песьня сталёвых машын.
Горад іх давіць, як пылам кастрыца,
як вёску іх родную горкі палын.

Кожнае слова іх
смутак ззвівае,
быццам бясьсілем хварэ ўдава.
Эх, Беларусь, ты мая, залатая
згіне дарма не адна галава.
Няўжо гэтак цяжка
на новай пуціне

радасьцю ўсейць дзянёчкі свае?
Няўжо праглыне іх карчмы багавіньне
дай сум замагільны на век абвіе?..

Пайду я прасторам
лясной Беларусі,
пайду на шляхах беларускіх далін.
Горад, мой родны, я не зракуся
гучных мэлёдый сталёвых машын.

Толькі прайду я
далінай вазёрау,
там—пакарчуем палын-траву.
Зноў я вярнуся, вярнуся ў свой горад
і пакланяюся яго хараству...

Полацак, 1926 г.

Відрады ніні ўсе між сінечкамі да
зінапіцтвай чунаці хі альгінікі ожчай
Лішай та куні зі сінечкамісімію відьміт
Любоу до хонічай
Мілітавін в чайвіт
Но вібіці та зікірінікі
Нілівід хікіччака ю хонічай він чайвіт

ВІРАТЛІВЫ РАЗЬБЕГ

Бадзёрыя дні!
Сонцатканыя слова,
як хвала, шумліва
ўзвівіаецца верш.

Сыцежкаю новаю,
працай вірлівай
нязнаныя дні
спатыкаем цяпер.

Шчасьцем агністым,
вясъняна-бурлістым,
думкі нясуцца віхрыста
угрунь.

Радасьцю съветлай,
як сэрца поэта,
цъвіце залаціста
мая Беларусь!

Родны мой горад,
пуцінай асфальту
люблю паславоліць,
бывае налёт...

А ў полі вазёры,
ў вазёрах крыштальных
буйныя кроплі
народных сълёз.

— Чаму? Я ня знаю,
як ветліва гляне
сонейка ткане
ў вей-хаастве.—

Я ўспамінаю:
песьню й паданьне,
возера й замак,—
былы чорнацьвет.

Гнулі, ой гнулі
народную сілу
няволяй паганай
да жвіру-зямлі.

Прайшло! Прамінула!
Жыцьцё ўскаласіла

зернем румяным
пры沃尔ных хвілін.

І лютая съюжа
і вецер расхрыстань,
ніколі ня здухаюць
сілы віхрыстай.

Словам мужычым.

як радасьць свабодным,

словам гаручым,

як прозалаць зор,

дні акрынічым

крыніцаю роднай,

прымусім сугуччам

разъліцца прастор.

Часта ў над вечар,

вось быццам, як звычай.

думцы схілюся,

целую жыцьцё.

І чую, як шэпча

пасёлак фабрычны:

— для Беларусі

расьцём, расьцём.

Расьцём для краіны
такой невялікай,
якой мы павінны
ў лагчынах балот

заўтрае клікаць
сталёвай машынай,
узыняўшы няўпынны
дзён сьветлых узълёт.

Ці-ж мы, маладыя,
ня любім даліну
муроў камяністых,
як гордых скал?

Дні залатыя,
авеяць павінны
песьняй віхрастай
фабрычны квартал!

У шэрым завулку
разносіца гулка
і ў цёмныя ночы,
і ў сонечны дзень

скрогат суроўы
машыны сталёвай.
як песьня робочых
агнём з грудзей.

Бывае нявесела
стане часамі,
гул праглыне,
як увосень багна.

Годаву зьвесіць,
(бо сэрца ня камень),
а працы ня кіне
рабочы юнак.

— Таварыш, даволі!
Змарыліся руکі!
Хвіліну, чакай.
Неастынцуць агні!

Хай съцішыцца грукат,
як вецер у полі.
машыну стрымай,
— адпачні!

Машына ня грудзі
Нязморыцца ў працы,
колы ня рукі
ня будуць слабець.

Вечнасьцю будзе
пералівацца
гоманам гулкім
машыны разъбег.

Юнацкія сілы
ой, лёгка патраціць.
Бяз сонца, цягуча
прасунуща дні.

А трэба, мой браце,
каб нас атуліла
каханьнем гаручым
барвовасьць зарніц.

Часта ў над вечар,
вось быццам, як звычай,
зоранькам шустрым
схіляю паклон.

Сэрца мне шэпча,
таэмна ў надзвычай,—
выйдзем насustrач
вялікіх дзён.

Выйдзем, няйначай,
як з песняй прывольнай,
дружнай грамадай
ў бязъмежжа зямлі.

Многа патрачана,
знайдзена болей.

Знойдзена радасьць
нязнаных хвілін,

О, воля юнацтва—
пара захапленъяў!
Адвага! Бадзёрасьцы!
Вірлівая кроў!

Віоцца за працай
мае лятуценыі,
як чайка над морам,
як съмелы арол.

Думкі нясуцца,
віоцца вяночкам
часамі бурліва
ўзынімаюць мяцеж.

Як быццам лісточкі
вясною віоцца,
юнацтвам щасльвым
звіваючы верш

Сънежань 1926 г.

Што нашу моладасьць
зможа стрымаць?..

СТРУНА

Краіні струну У гуртадзеў злайс,
струнне шматчленнае збліжнае.

МОЛАДАСЬЦЬ І СОНЦА

Краінамія лялкі, як струны,
і шкіб вінічудо но-чал губерні
краіні струну У гуртадзеў злайс,
струнне шматчленнае збліжнае.

Энгелеско градине
аудадвом көмештүйдүйлэй.
Гарында тэ бжомс

О, зориу замандаан—
пары эзекилемчүү
Азоттүй Заласындын
бөрмөдөг просун

Биңүүк эн Нарынде
жас актуултани
як чонка кыл жарын,
як сиасан кыл.

Демчүүк эн
Адноң топозжаладом
чынчылдуулак
үзүннөөчүү жарын.

Ок быңдан жетекчи
жарсонаш көрүнүү
көңүцүүлүк шашылтырыл
Зындуочуу берүү

Сынажары 1977

СТРУНА

Крані струну ў грудзёх сваіх,
струна шматзвонная зайграе,
зазвоніць песня залатая—
крані струну ў грудзёх сваіх.
Крыляцца думкі, як страі,
і ціха шэпчуць па-над краем:
крані струну ў грудзёх сваіх,
струна шматзвонная зайграе.

ПРАСТОР КАЗАЦКАЙ КОНЬНІЦЫ

Сонца
ў дзіўных скалах
славу нам снавала.

Арол
на небасхіле
ў праменях грэе крылья.

Горы,
шлях арліны,
цалуюць сінь вяршынай.

Даліны
ветравольніцы
прастор казацкай коньніцы.

Я схіліў чупрыну,
ўзышоўши на скалу:
горам і далінам,
сонцу і арлу.

1926 г. Каўказ.

— Уважаючи якість
Землі—єтъ бы
желательно искать
въ землѣ въ землѣ
МЯЦЕЛІЦА

МЯЦЕЛІЦА

Мяцеліца. Съюжа.
Съняжынкі кружкаць...
Вецер галосіць
разносіць
бель.
Съюжа,
мяцеліца
съцелецца,
кружыць
гульліва,
жартліва,
нібы карусель.

Што нам мяцеліца?
Што завіруха?
Што нашу моладасьць
зможаstryмаць?
Сынег весяліца

ліхой пацярухай?
Няхай весяліцца,—
на тое—зіма!
Люблю калі санкі
завулкамі носяць,
дый звонкія бомы
стрыножваюць сон.
Песьняй люблю я
у съвята прыносіць
у хату рабочага
нізкі паклон.
Люблю я на лыжах
асьнежнай далінай
імчацца ў простор
срэбрашумных завей.
Што маладому
ў прывольнай краіне
як радасьць жыцьця—
даражэй?

Думанькі съветлыя
ўсьмешкаю ветлаю
вейна віоцца,
ткуць радасьці ўзор.
Съцюжа,
мяцеліца,

Съцелеца,
кружыць.
Звонам
съцюдёным
вітающъ прастор...

12. XII. 26 r.

— дарой юрчаленою
Ницай непамоцца —
по тос — жрада.
Любжинёйдонахі
дехавен-анегітъ.

ВЯСНА ІДЗЕ...

Дзень чаканы,
дзень румяны,
дзень праменных струн,
дзень вясенъніх
лятуценъняў
к нам иясеца ўгрунъ!

На спатканьне
звонкім раннем
выйду ў съвет-прастор.
Гаяну, гляну —
дзень вясьняны
выплыве з-за гор.

Пры дарозе
тры бярозы,
тры бярозы ў рад
Дзень вясновы
шчырым словам
клічуць на пасад.

Цёмнасіній
злоснай плыньню
мчыцца-рвецца лёд.
Сонца спаліць
і бяз жалю
срэбраны сумёт.

Дзень вясенних
лятуценініяў
к нам нясеца ўгрунъ!

Выйду, гляну:
дзень жаданы,
дзень праменных струн...

5. IV. 27 г.

Ліст да Елізабеты
— суперечка ў Златых лиших
Родзинкоў прыятель
рэльсамоў-бланк.

Пратей, та сонца
басьевіце-искрыце
радзікі-стравіце
багатое саліце

БЕЛІВІКІІ

ОИИДАЛ БІЛІСІЛ

ДЛЯ АМЕРІКА-ФІДЕРІА

АДІЛДАС ОДНО

ВОЗЕРА

Ціхай гутаркай возера шэпча ў бары,
гнуцца сосны ад буйнага ветру.

Сонца гасіць ліхтар свой на скалах гары
і зынікае ў няведамай нетры.

Ветрык змоўк... Цішыня... Веснавейны змрок...
Рдзее прозалаць зорак яскравых.

Пахмурнелі кусты, не шасьцяць і лісты,
толькі чуюцца песні-праявы.

Пакорная начанька звонкай вясне
шалясьценьямі славу зывівае.
Месячык выплыў у срэбным чаўне –
баравое жыцьцё аглядае...

плакатое канибі
зажінае відр
сіянцем-блакиту
засплює анон

ІДАЙСЬЦІННЕ НАЗІЧАНІК ПІЩНОСІ

З О Р К А

Зорка, ой зоранька,
ветла міргає.
Хуценька-скоранька
рань заіграє.

Гулкі фабричны
гудок пранясеца,
сілай крынічнай
работка падълеца.

Літара к літары
гучнае слова.
Радасьцю зывітае,
радасьцю новай.

Працай, як сонцам,
засьвеціць яскрава
роднай старонцы
багатая слава.

Цёмная зоранька
циха зьнікає.
Хуценька-скоранька
рань заіграє.

1926 E.

ШАЛЯСЬЦЕНЬНЕ НЯЗНАНЫХ ПЯШЧОТ...

Бэці

I

Сустрэліся ў вечар авеяны
Шалясьценъне нязнаных пяшчот.

Штосьці сэрца маё паланее,
Нібы ўзбурана крыкам няўзгод.

Я ня знаю, аднойчы казалі,
што кахраньне ўсё роўна як дым,—
узвіецца пярсыцёнкамі ў далях
ну і зараз-жа гінуць съяды.

Я ня знаю, а мне вось даволі,
а што блізіцца, што да таго?
Буду сэрцам гульліва сваволіць
пакуль не астыне агонь.

Больш ня будзе, чым быць павінна;
Эх, моладасьць, нібы стацьцё
цёмназорыя вочы дзяўчыны
і мне завязалі жыцьцё.

Цімнае зоралько
тыва занікае.
Хунчурка-слоралька
тыва з'являе.

ТОРИШІН ХИМАНЕЦІ ЗАНДІАГЛАШ

Сустрэліся ў вечар авеяны
шалясьценьнем нязнаных пяшчот.

Неба цёмнае зоркамі ўсеена
значыць пройдзе вясёласцю год.

Так, здаецца, у нас варажылі
ў новагоднюю ночку каліс;
І ўзвіваліся радасці крылья
ў задуменную зоркую высь.

А ўсё роўна, ці зоркі мігаюць,
ці сълязьлівыя хмары ляглі.
З нас ніхто і ня знаў і ня знае,
як жыцьцё варажбай атуліць.

Дый ці ростань стаіць перад намі,
каб аддацца ліхой варажбе?
Нашы дні—не маўклівы камень,
а шчасльвы юнацкі разъбег!

АДГУКІСЯ

III

Румянцам зара па-над садам
заіграла, як твар юнака.

Я сустрэў цёмназорую радасьць,
я дзяўчынку выпадкам спаткаў.

Дык чаго маладому журыцца,
разльвацца мілоснай съязой.

Ці-ж ня лепш узвівацца крыніцай—
гучных песень вясны залатай?

А вось глянем, усхліпваюць людзі,
і сълюніявяць вірлівыя дні.

Так бывае, калі хто заблудзіць
далінай жыцьцёвейных зарніц.

Можа ў старасьці й мне сумна стане,
а сёньня чаго сумаваць?

Забыцьцём атуляе кахранье,
рассыпаючы хмель хараства.

IV

Сустрэліся ў вечар авеяны
шаласьценьнем нязнаных пяшчот.

Ня прышоў-бы, падумала: дзе ён?
З сэрца вырваўся-б думак узълёт.

Ну, дзяўчына і сэрца ў дзяўчыны,
а ў сэрцы—палаюць агні
залатога спатканьня хвіліны,
залатыя юнацкія дні.

Сустрэліся! Хто-ж яго знае
я ня мог да яе ня прыйсьці.
Можа й дрэнна, што гэтак кахаю,
як нікога ніколі ў жыцьці.

Больш ня будзе—хочь можа й павінна;
Эх, моладасьць, нібы стацьцё
цёмназорыя вочы дзяўчыны
і мне завязалі жыцьцё.

6/XII—26 г.

АДГУКНІСЯ

Адгукніся слова слову,
вершам весела зайграй.
Залаціца
Съвет—зарніцай
каляровая зара.

Адгукніся ліст лісточку
шалясьценынем вецерка.
У прасторы
ясназорым
я дзяўчынку напаткаў.

Адгукніся сэрца сэрцу
іскрай зорнаю ў глыбі.
Ой, выпадкам
вачаняткі,
як вясьнянкі, палюбіў.

Адгукніся шчасьце шчасьцю
гучнай песніяй харства.
З ёй пайду я
залатую
сваю будучыну зваць.

«ЗІНКУІДА»

ЗАВЯЗКА

Засьвісцеў гудок фабрычны;
знача кідай свой варстат.

— Першы раз, было й нязвычна,
я пайшла ў народны сад.

Вечар быў такі харошы,
як-жа сэрцайка ўстрымаць?
Я ішла... Якой дарожкай?
дый ня ведала сама.

Падышла да рэчкі шустрай,
месяц хмурыцца ў вадзе.

Да мяне, якраз на сустрач,
хлопец ветліва ідзе.

Стай ля рэчкі, глянуў, глянуў,
усміхнуўся раз, другі.
Я кідала кветкі ў хвалі,
распльываліся кругі.

— Як цябе, дзяўчынка, клікаць?
Што-ж саромішся, скажы?
... Я сказала, неяк дзіка—
ён-жа мне зусім чужы.

Раптам страх спавіў дзяўчоны,
— ці застацца, ці ўцякаць?
Толькі вочы... Вочы... Вочы,
съветлай радасцю гараш.

Проста дзіўнае спатканьне,
сэрца ў грудзях ня ўстрымашь...
Разыйшліся, як съвітаньнем
слаўся ў зарасьлях туман.

Зараз кончицца ў нас праца,
кіну я цябе, варстат.
Пабягу хутчэй спаткацца,
пабягу ў народны сад...

1926 г.

Беларускі выдавецтва
Беларускі выдавецтва
Беларускі выдавецтва
Беларускі выдавецтва

ОЙ, НАПЭУНА, ЗА ВІШНЁВЫМ...

За садочкам, за вішнёвым,
ой, напэуна, за вішнёвым
у сарочцы каляровай,—

там каханы мой чакаэ,
ой, напэуна, ўжо чакае
і трывожна выглядае.

Як у верасень лісточки,
ой, напэуна, як лісточки,
пахмурнелі яго вочки.

Сэрца мусіць зазлавала
ой, напэуна, зазлавала,
з-за даліны гнеў пазвала.

Але зараз, праз хвілінку,
ой, напэуна, праз хвілінку
стрэнс ён сваю дзяўчынку.

Я-ж ня вінна, ўсё бывае,
ой, напэўна, ўсё бывае
і ніхто аб тым ня знае..

Хочаш так, але сумесъле
ой, напэўна ўжо сумесъле
ўсё ня так, як твае мысьлі.

Але згіне гнеў, даруе,
ой, напэўна мне даруе—
прыбягу і пацалую...

зрэйшэй зэйт дланія иж-
занікай зэйт занікенія. Но
звеце як жыт ёб откіні

занікенію зэйт шчою
блазінну сюжету вицелеві ю.

ЛЕГЕНДА жыт як зэйт

Стаяў палац... Панурай вежай
глядзеў сурова ў сінь далін.
Наўко ла лес съцяной бязьмежнай
ліў сълёзы з стромкіх верхавін.

Стаяў палац... Стагналі сёлы,
мястэчкі гнуліся ў бядзе...
Спрадвеку згорблены,
дарогай невясёлай
ішоў за днём нявольныны кожны дзень,

У тым палацы, ў съценах мураваных
жыла Галіна – панская дачка.
Яна таемна, вечарам румянім
хадзіла ў лес пабачыць юнака.

Съцяпанам зваўся той юнак прыгожы;
з мястэчка быў, ён з нашых сам, каваль.
Сустрэнуцца... На возеры варожаць
і слухаюць жартлівы гоман хваль.

Зълюбіліся, як зоркі з ичкай цёмнай,
як сонейка з калосьсямі палёў.

... Прышла аднойчы Галя засмучонай,
вочы поўныя гаручых буйных сълёз.

Жыла агністым шчасьцем кожны вечар
і раптам змушана каханье пакарыць...

— Волі бацькавай ня можна супярэчыць,—
з другім загадана, з другім мне трэба жыць...

— Як на съмердзь паеду я да шлюбу;
не адну я ўжо сълязінку праліла.

Даруй мне, мілы мой, даруй, саколік любы,
растатаца нам часіна надышла.

Съцяпан устаў, зьвіліся вочы гневам,
сэрца съціснулася, моўчкі адыйшоў.

Думкі носяцца—закінуць шнур на дрэва,
каб навек застыгла ў жылах кроў.

Ночку цэльную ў трывозе, ў задумен'ні—
ў цёмным лесе нач правёў Съцяпан,
Помста выклікала съмелася імкнен'не,—
помста горда выпрастала стан!

Галасіла ў роспачы Галіна,
плачам начаньку за горы правяла,
шкада было Съцяпана ёй пакінуць,
хоць ня простае крыві яна была.

Шлісбны дзень... Навезьлі падарункаў
ў панскі двор—шырокія вазы.

Баль'кіпіць... Зывіняць кадрылем струны,
льлецца пот з замучаных музык.

Слугі панскія збанамі носяць піва,
дай віна за збанам новы збан...

П'яны гоман носіцца жахліва
над аголенымі хатамі сялян.

Баль' кіпіць... Багатае вясельле!

Шалее паншчына на розныя лады...

Пасьцель пуховую ў пакоі слугі съцелюць,—
сабраўся йсьці з Галінай малады—

і раптам крык!.. Трывогай задрыжала
госьці п'яныя, запенілася кроў.

— Съцяпан прышоў памсьціць панам за Галю.
Съцяпан, а з ім грамада дзяцюкоў!

Крывёю съвіснуў чэррап маладога,
і гаспадар ужо, каняочы, ляжыць.

Галіна скручана халоднаю трывогай:
каханьне й ненавісьць ня могуць разам жыць!

А тут і варта ўзбройна падасьпела;
мячи крывавыя ад съветачаў блішчаць...

Хвіліна Галіна анямела
дый потым стала залівацца-рагатаць...

Съяпан пачуў—ня можа больш змагацца,
сілы трацяцца, ў вачох імжыць туман.
Прышла пара з жыцьцём яму растацца;
ў прадоныне возера з вакна зъляцеў Съяпан.

І раптам возера ўздрыгнула, загручэла,
халодным гулам моцна ўдарыў гром!
І стала возера, як жвір акамянелы;
хвалі шумныя застылі курганом...

А няпрытомная Галіна рагатала...
Шалёным віхрам вецер застагнаў...
Зямля затрэслася!. Развнёсься гул абвалу
і зынік палац—стварылася багна.

... Васеньнім вечарам засвішча ў полі вецер,
застогне лес, рассыплецца імгла...
Ў мястэчку, ўспомніўши расказываюць дзесяцам,
— Было даўно... Тут быў палац...

1926 г.

Лінейка
западній
шырокі
шырокі

Балотаў дні/а і савіліх

Спітвішы фіші/ах, ваду кітоб Янкі

Ціхдна асно. Гарохам падоруніх

Вінчукінім фіші/ах—Чаша, на пада

Лістінінім фіші/ах—Іншы, у кандыкіт галас

Дзінтоўнінім фіші/ах—Іншы, на пада

Падаўнінім фіші/ах—Іншы, на пада

ПЕСЬНЯ

І стаіць каліна,

за калінай лозы.

Новай пуцявінай

новая палозы.

Сосен цёмнасініх

многа ў нашым краі.

Там, дзе багаванье—

колас вырастает

Там, дзе шыр балотаў,

вечных лоз драмучых,

там кіпіць работа

радасцю гаручай

Сыцелецца пуцінай,

сыцелецца ня вузкай—

водгульле ў даліны

песень беларускіх.

ДЗЬВІНА

Люблю жить,
— пам'яті рабочій боротьби,
я присвячу наукові дослідження
Радянському народу.

Сем'яне ДЗЬВІНА

Відчуття дружини та
двох синів Бориса, Володимира
і складливих яскравих

Знайдено — відомий
запоїваний чутунковий месник
Люблю жити так, як іде
Люблю жити Дзьвіна!

ДЗЬВІНА

I

Добры дзень,
зялёныя загоны—дываны,
я прышоў паслухаць з вамі
гутарку Дзьвіны.

Сакалінай-пераліўнай
прывітала песняй даль,
плынь бурлівых, цёмна-сініх,
векапомных хваль.

Залаціцца-весяліцца
звонка-струнная вясна.

Добры дзень, вам, палячане,
добры дзень Дзьвіна!

АНДРЕЙ

II

Шустры ветрык жартаўліва
у кустох зашалясьціць.

Гоман хваль Дзьвіны бурлівай
чую першы раз ў жыцьці.

Мілагучныя вясьнянкі
ў сэрцы туляцца ў мяне.

Ля ўзьбярэжжа палаchanкі
песьняй шлюць паклон вясьнене.

Радасьць—іскрамі шугае,
ў полі—кветкамі гарыць.

Хвалі звонкія змынаюць
бераг замкавай гары.

Плынню плаўнаю, свабоднай
ціха коцяцца чаўны.

Прывітаў я песьняй роднай
Запалоцьце Скарыны.

III

Росная раніца,
сонцам румяніцца,
нібы дзяўчына,
каліна.

Птушкі-вясінянкі
пяюць спазаранку
у сасоньніку,
як на гармоніку.

Смутку ня знае,
вясна залатая,
ніколі
у бязьмежным полі.

Хвалі, бывае,
журбу абуджаюць,
нявесела стане,
як глянеш.

IV

Жыцьцю маладому вясной не астыць,
ня спыніць яго песні стазвоннай.
Чарадою плывуць па Дзьвіне плыты,
мінаючы горы, лясы, балаты,
пад съпесу маладых плытагонаў.

Забаўна плывуць за плытамі чаўны,
хістающа ў золаце хваляў.
Любыя песні гульлівай Дзьвіны
ў сонечнай радасьці звонкай вясны
чаму спавілі мяне жалем?

Жудасна. Крыўдна. Яшчэ вярста,
і гоман прывольля зьнікае.
Сълёзы нядолі там льле бедната,
пазбаўлена ў роднае хаце кута—
мовы роднае іх пазбаўляюць.

Сыцюдзёным туманам на сэрцы іржа
балюча атручвае радасьць.
Дротам калючым сыціскае мяжа,—
а за мяжой кайданы бразжаць,
кучаравыя сохнуць прысады...

V

Вечарам ясна-вясеньнім
люблю рассыпаць лятуцені.
Хочацца ціха, пакорна
туліцца да начанькі зорнай,
забыцца аб дзеннай завеі
хвілінкай маленькай аднэю.

Хочацца думкамі ўзвіцца
над вольнаю ў съвеце зямліцай!

Люблю прытуліць лятуцені,
дый.. цені, праклятая цені
Беларусі спраўлялі хаўтуры
сваёю гвалтоўнай «культурай».
Беларусь не па сэрцу, скрыгочуць,
засланілі-бы, гады, ёй вочы.

О, цені, прыблудныя цені
носіць імглістая цемень.

VI

Сказ пра Дзьвіну нам расскажа парою-
лірнік, схіліўшысь пакорна журбе:
„Бераг твой срэбны, дно залатое,
кроў працякала, Дзьвіна, праз цябе.

Шляхта, ксяндзы, ізуіты зьвярына
глумілі бязьвінных тутэйших людзей.
Набегам няволілі нашу краіну
хэўра разьюшаных рускіх князей.

Дый палачанкі княжны Ефрасінії
сёньня стаіць не адзін манастыр,
хоць змоўклі-заціхлі у зарасьях ціны
шумныя хвалі сівой Палаты.

Там, дзе радзіўся Францішак Скарына,
чакалі стагодзьдзямі сонечны дзень.
Раней ізуіты глумілі бясчынна
і пакаленъне праклятых князей”.

VII

Неяк думкі ўзьвіоцца варожа,
глянь адно,—за царквою царква.
Гэтым скарбам падужацца зможа
з перамогаю толькі Москва.

Пасінёўшы стаяць камяніцы;
бывала пад бразганыне шпор
кадзеты хадзілі маліцца
ў праславуты Сафійскі сабор.

І многа, ой, многа было іх:
аплялі, як на пасецы мох.
Але ўсё-ткі народ наш устоіў,
захаваўшы хоць мову ў грудзёх!

Сённяня новымі ўзорамі звычай
сталі наша жыцьцё аздабляць.
А чынушы „былого величия“
хоць за... ногі гатовы кусаць.

VIII

На вуліцах съціхне ўвечары гоман,—
„былое величие“ ў пролазах цьмы
песнью заводзіць пад хрып грамафона:
— „бывали дни гуляли мы“.

Зъбяруцца суседзі зблізку, здалёку
паслухаць „восточный цыганский романс“,
вып'юць па чарцы вішнёўкі салодкай,
пульку сыграюць адну ў профэранс...

Вістуюць усе. Азарт забірае...
Бяз козыра... Ў цёмную... Бубні-звон.
Жанкі падкіднога сабе падкідаюць,
хрыпіць, пацяшаючы іх, грамафон.

Анекдот?—бяспрэчна! Жарт?—бязумоўна.
Съмех?—ён-жа радасьць пары залатой.
... На вока папаў „Беларускі слоўнік“,
застыгла вясёласьць, зъмяніўся настрой.

IX

Скубуць намі ўзънятае роднае слова,
расьцьвіўшае пышна, як сонца, як дзень.
Слову служылі грудзі аховай,—
ня вытруціць вольна ўздыхнуўшых грудзей!

О, пакаленне.—„пшаніца хрыстова“,
было узънялося, як вечер з-за гор.
Стрыножыць імкнуліся роднае слова,
што вызваліў Наш Семнаццаты Год.

Ніколі ня съязць ім жыцьця маладога,
не зацямніць нашых сонечных дзён.
Няхай-бы гулялі сабе ў падкіднога
дый соладка слухалі-б свой грамафон.

О, спадчына лютая! Хто-бы забраў-бы?
(Жыцьцё не да смаку бяз розных прыкрас)
З пасагам аддалі-б, з прыбыткам, запраўды,
адно, каб ня стала іх толькі у нас.

X

Шэлест гульлівы, шэлест вясенъні
ветрыкам носіць мае лятуценъні.

Звонкае поле. Зялёныя съцежкі
сэрца ўзбудзілі квяцістай усьмешкай.

Знаю я, знаю, рассыплецца цемень,
зьнікнуць-загінуць прыблудныя цені.

Вораг, як хваля у сънежні, застыне.
Эх, залатое Наддзвін'не!

Полацак, 1926 г.

...Родину и матерей
никто и никогда не забывает..."

И. Уткин.

ДВАЦЦАЦЬ

З поэмы майго жыцьця

Я заскучала в будынку,
захопленія стеною,
за вінницю слухаю чуже
Слово імянінника,
Парчевий кітак
пахне, ён будзе пам'яті відмінною.
Мені жалюжна вони двері,
Лесі розжалюжно
Что юбка ловчих.

—
—
—
—

песнь *Маці маёй*
як ёя ханжовы а прысьвячаю.
— зоў сказат ѣ-адфод
—

МАЦІ РАСКАЗАЛА...

1

Маці мая! Матуля мая!
Мінулае гора ў тваёй сівізьне...
Я, схіліўшыся ў думках,
пакорна стаяў;
за вокнамі слайся сънег.

Слаўся съняжынкамі,
слаўся над краем,
слаўся, ўзбудзіўши ўспаміны стацыцём...
Маші, матуля мая дарагая,
мне расказала
пра наша жыцьцё:

Першыя пяць песень, у другой рэдакцыі, былі зъмешчаны ў зборніку „Па беларускім бруку” под назвай „Мая казка”.

— Студзень. Шосты год.
Дваццатае сталецьце.
Водзе ў карагод
голад свае сеци.

Холадна. Мароз.
Узор на вокнах віўся.
Добра-б толькі рос,—
ты, сынок, радзіўся...

КЛАСИКА ЧАР

“Это насторожило Балакина. Он поднялся из кресла и, прошагнув к окну, долго смотрел на улицу. Видимо, он не знал, что же ему делать. Наконец он решил, что лучше всего поговорить с женой.”

2

Помню той вечар,
вечер ня выў.
Шукалі за печчу
святое травы...

Малілася хата,—
ў пашане Спас...
— Будзе багаты,
ў шчасльівы час!..

Больлю затросцяся
бацькавы твар,—
цяжка жылося,
мацнеў цяжар.

Высаходлі грудзі,
хата, як склеп...
Добрыя людзі
прынеслы на хлеб.

— Стаканы. Шесты тэх
Домашніе склянкі.
Большо у керамік
Такілі салас касы.

— Белаваны. Мерас
Бюл-на-чайка вітур
Ладон-бі — роби-
ты, вышын пісня.

3

І ў гэты вечар
і вецер ня выў,
і сънег карцеччу
у вочы ня біў.

У горадзе звонка,
вітрыны, агні;
гудуць беспрасонку
і ночы і дні.

Са съвістам ізвозчык
імчыцца з гары.
Вярбуюць на плошчы
кіно-ліхтары.

Аркестра склікае
ў кафэ-рэсторан.
Тракцір забаўляе
песеньяй цыган.

І ў гэты вечар
і вецер ня выў...
Меў вочы, як съвечы,
гарадавы.

Глуха ў завулках,—
бяднота, гальлё.
Лахмоцьце прытулак
падпольлю дало.

Ні хлеба, ні сала,
галодная съмерць.
Рабочы ў падвалах
выкоўвае съмерч.

І рвецца з падпольля:
„Далоў царскі стан!“
Ня будзе Менск болей
кафэ-шантан.

5

Вясна прыляцела з надзеяй—
можа ўдасца работу знайсьці.
Але, дзе заработка, дзе ён,
да каго і куды ісьці?

І нявесела ў згорбленай хаце,
грудзі точыць бяды, як іржа,
хто-ж за горкія сълёзы заплаціць?
Камень съмерці на сэрцы ляжаў!

Бацька ў тракціры з сябрамі
прапівае сваё паліто.
Бывае, сваімі рукамі
задушыць быў цябе гатоў.

Цярпелі нядолевы кпіны,
жылі кропляю бруднай расы.
Дачакаві вальнейшай хвіліны
сівыя мае валасы.

6

Заўсёды клумкі клопатаў,
сълёзы, бой, грызня...

Жыцьцё няслося з грохатам,
як пыл ды з-пад каня.

Вадой!.. І сталі-б съвежымі
і вуліцы і шлях.

Жыцьцё такое-б—зьвежаў мы,—
үгнаілася-б зямля.

Але съціскала гора нас,—
тупой сякеры сталь.

І так жыцьцём заморана
гібела бедната

Але за што? За што гэта
адны ў сухотах мруць,
другія сытным рогатам
дукаты ў банк кладуць?

Задуменны, нібы вучоны,
на вуліцы бацька блукае.
А на рынку тракцір разгонны
разгулам яго заклікае.

Не працуе, працы—нічога,
дзе мага яго вочы лезуць.
Раз п'яны страсануў гарадавога,
трасануў, пяючы марсэльезу.

Гаварылі яшчэ, што азартам
аб калена зламаў „селядзец”.
Прыляцела суседняя варта...
Так вісела бяда на бядзе.

Судзілі... Сядзеў... Выйшаў...
А ў сэрцы кіпіць непагода...
Кароткія-ж ніткі зацішша
ўвосені шостага году.

РАДЫ БЫЧИЧНЫ

8

Тора з бядою халоднай навалай
грудзі съціскалі, як змрочныя дні.
Ой-жа нялёгка жыцьцё каратала,
сълёзы сушила ня раз на агні.

Ня мала бялізны съцірала па людзям,
вечна на пальцах былі вадыры.
Сілы губляла, атручвала грудзі
флёркай, крахмалам... дый што гаварыцы!

Помню стаяла праклятая восень...
Хто-ж гэта знае, дзе стрэніш бяду...
Табе ўжо сабралася месяцаў восем;
вецер няшчасьцем над намі падуў.

Бацька, як вып'е,—вар'ятам рабіўся,
і так вось п'яныя ў загрудкі ўзяліся.
Ведама, тут і нажы ў іх з сабой...
Бацькі ня стала. Заліўся крывей...

Ворагу толькі і болей нікому
долі такої не жадаю.

Бегчы часамі хацелася з дому...
Як пражыла? Ня знаю...

Кідацца мне давялося ня мала,—
да цёмнага змроку ад ранніх зарніц.
Я ўжо казала, халоднай навалай
трудзі слабелі, як сталь на агні...

Дзе-ж я магла хоць падумаць часамі,
што ўсё-ткі сапраўды лягчэй зажыву.
Ведала толькі: на сэрцы камень,
ведала толькі: палын-траву.

Ой-жа, з мінулым ня лёгка расстацца,
ой-жа, ня лёгка вось так расказаць...
Дваццаць гадкоў праляцела... Дваццаць...

Матчыны скроні прамыла съязва...

втоль бы іжылды можна
два раза—э укзай! сініңде оғз

деген шыншың талшут
Донбас ашадың «чийләм»
оңда бы ің ожана!

ГАДЫ ДЗІЦЯЧЫЯ

10

На Пярэсьпе ¹⁾ нарачыта
сабіралася дзяцьба.

І ня раз і ня два
мне была мая разъбіта
за лаптою галава.

На могілках Старажоўскіх ²⁾
праз крыжы і курганы
лазіў я па каштаны
і кожны раз і неяк лоўка
рваў картовыя штаны.

Галубоў ганяў са съвістам...
Часта—выстраімся ў рад
і цішком, праз плот, у сад,

1) Прадмесце Менску.

2) Могільнік на Пярэсьпе.

здымем яблыкі на чиста
і за грыўню Шлёму ў—склад.

І гулялі кожны вечар
у «вайну» супроць паноў.
І вакно і не адно
ў гэты вечар пакалечым.
Ну, а заўтра?—заўтра зноў...

Змінід ёкшлэр яўрэвнолаві
індуже ёкнамакі магіно ўзгада
эмбоніві ? здоу. Грандажы
імавірт эсц—Кійапля.
и Уідзелюп „швядзі жа“ мает С
...хміцк і нікот і рілуг хміцк
гітада, іна ўнізлако хС
іхара. Канчаткі Лінтоўнічнік Тары

11

Прывучаць мяне сталі да працы,
за шавецкі ўсадзілі варстат.
Стаў я корчыцца, клеіць абсацы,
шнуруваць памаленечку стаў.

Незадоўга паслалі вучыцца,—
купіў з пераплётам „букварь“—
стала „молнией“ мне бліскавіца
і „хозяинам“ стаў гаспадар...

Весялей і на сэрцы ў матулі,—
як-ні-як, небайдосуе больш.
Харашэй прыадзелі, абулі,
і ў кішэні зароблены грош.

Меў яшчэ і другі заработка,
быў прыслужнік царквы, панамар...
З папіросай, у лакавых ботах
па нядзелям хадзіў на бульвар

і валондаўся цэлымі днямі;
слухаў сьпевы катрынкі заўжды.
Разглядваў сабе ў панараме
за кепейку—усе гарады.

З тэй пары, як відаць, палюбіў я
родных вуліц і гоман і крык...
Эх, зялёныя дні, дарагія
бястурботнай дзіцячай пары.

Энэйдзіде гоёры ызыд аж
важаючайшы аж иштэй ве хот
Над пылым холмом Былодж
бүсэй ажиниагий ыклява
тишкеней сунцою волгогор вхё
поганчичу энэйдзіде хот
— Нарийн 12

Былі часы, разносіў веџер іскры!

Матуля добрая,
устомні тыя дні.
І ў ноч і ў дзень
прыносіў нам вятрыска
і страх, і дым
і голад
і агні...

Я помню:
раніца ліпнёвая стаяла,
разрываліся
гарматы, нібы гром.

А ў горадзе
шалёнаю навалай,
разносіў плач
разьюшаны пагром.

Як расы зарою на байдане,
так на бруку выбітага шкла.
Крамы ўзломаны
вяякамі Пазнані;
сіла чорная па гораду прайшла—

Раптам—
крык, гарматы,
блізка, блізка...
З пагрому я ляцеў—
завулкамі, грунём.
Пад пахай скрыначка
патоптаных ірысак,
а за пазухай—
дзъве пары панталон...

Маці бедная,
старэнькая матуля,
перахрысьцілася,
ўзяла з камоды хлеб;
а ў съцены стукалі
съвінцом гарачым кулі..
Мы паціханьку
паўзьлі хавацца ў склеп...

Мінула ноч...
Замоўклі кулямёты...
Над пажарышчамі
віўся дымны чад.
З склепу вылезълі,
на плошчу зноў я зълётаў:
— Прыйшлі Чырвоныя!
Чырвоныя!

... Парад!

І ў сілуаце рэдкіх хадзілак
стартаваў чырвоныя. І усе
хадзілакі дненас якто
съдзялкі ў чырвоныя візёў
— бяславі шашэль
праевакюе чырвоныя
специалісты УДАР
І ўсе ў хадзілак
задзялілі звінчысці
свояе вінаваты
задзялілі вінаград
тэракі, паджэнцілі
І кнапылі вінаград
шахтас ін сель
— шахтас вінаград —
хітвале ўнілот

то, расы зоравонюбеній
тэ, настрычнічайшыя.
Кроки віянівадыкіп даі
закілі: ханінама, асціл
слова чакінвале пілініро. Голініл
тагілар в 7оне үкшоуп он
Молінідатың 7амынад! —
13

Холадна. Застый
шумлівых вуліц гул.
Бягу ў „каператыў“
раней заняць чаргу.

Поўна галава
радасьці, надзеі,—
будуць выдаваць
воблу і алей...

* * *

Вогнішча расклалі.
Холадна. Мароз.
Рана паўставалі.
Выцягнуўся „хвост“.

Многа нараканьняў,
дзе ні закрані:
— Трэба чвэрць, а глянеш,—
толькі залатнік.

Дзе там пералічыш,
абіраюць голі:
выдаюць сярнічкі,
а хаваюць соль...

* * *

Пішуць для парадку,
крэйдай, як па норме,—
на грудзях, на латках,
кожнаму свой номер.

І ў мяне дзесяты,
а прышоў другім.

Хочацца да хаты—
съцеражэш чаргі...

* * *

Сонца разбудзіла
прозалаць-зара
І мяне зъяніла
замярзаць сястра.

шынікадэн жыт зеб
залег ашынада
жашнада ашынада
ашынада ашынада

ДНІ ЮНАЦКІЯ

14

Вей-вецер з поўначы прынёс і раскідаў
завею сънежную, акутваючы горад...
У вёску дальнюю (гарэлі ў небе зоры)
пайшла нас моладзі рабочай грамада.

Прысады ўбранныя ў сярэбраны паркаль...
Дарога доўгая... Застыўшыя відалі.
Стагналі правады халодным гулам сталі,
ільдом пакрылася гульлівая рака.

За вёрст семнаццаць мы, а можа і далей,
ішлі ў абмен пуцінай сънежна-сіній
і несьлі—хто цывікі, хто хустку, хто гадзіннык
і ўсе авеяны пяшчотамі надзеяй.

Мінаем хаты мы... Палёў гаспадары
примаюць нас далёка не гасцінна:
даюць нам для пацехі бульбы поўасьміны,
а мароз узводзіць белыя муры.

І крыўда і мароз у сэрцы струны рвуць;
такое першае маё азнямленье:
ішоў у вёску я—віліся лятуценыні,
ішоў дамоў—схіліўши галаву.

—

—

— *распрощеніе*

Веселам здружыліся чарчане
Сёмыя ўзбіжнія гарады
— Сонца агнію ўзвіжнія
нечисткіх нокшыні віхры
— Гасціла якімі місіямі
віхры — сініе каштаки
— Касцю — іспл
— *захопленіе*

Ляжала на падушках
Так, — але я хеба ёсці не
свада ўзімія ўзімія
Сінукомідзе віхры
— Маліп'якія віхры
— сініе — сініе
Сініе віхры — сініе
за рубеж — сініе
— *захопленіе*
— *захопленіе*

друга жнітка юнцо у соаві і вакыдзе |
спасаннямісів бры падоме зоркіт
іншагаства, вілівія-я касе у юні
узвалт ышчіліхэ—юнда юні

ДНІ ЮНАЦІЙ

15

Сонца адно у ваконца вакно
пастукае, нехаця скажа:
— Настала жыцьцё,
сваё лахмацьцё
вязі—
Прысады у гразі,
Двогат дзугі— —распадажа!
Галодны час... Старасьвецкі абраз
для глянсу алеем абмажуць.
— Маць тваю так!
Самога хрыста
нясі—
галасі,
—распадажа!
Місце, заты имінічна форма
іншагаства яко дзяледа не Гагыціна,
запінь налік аль юнці будлы бы почасьліш
и зоркіт узвалтіца белыя дугі.

Шаўцы-бедната паходны варстат
паставяць, начынъне разъвязуць.

— Да вечару й што ж,

без работы нож

і зноў—

адно,

— распрадажа!

Вясёлы заўжды карчмар малады
сёньня нявесела кажа:

— Цяжка цяпер,
трэба цярпець;

вязу—

казу,

— распрадажа!

Так тваю мацы!.. Дзе-ж хлеба дастаць?

Трупам на вуліцы ляжаш!

Ой, галыцьбе

дык самога сябе,

сябе,—

за рубель,

— рас-пра-дажа!

•

уды і мопы і мы ітвары оти-

врділ ягод оти чурбод? Галоў тут!

ацуцілі ўсяці падарыці іх раб

тэхсава юшохві атварэд-юніві
напружана візінаніві дзеяўтваў
ж отш я чонца ад —
жон штодаў кад
—
онда

Важаўшы збір —

16

Інакшыя дні, інакшыя слова
вясёлкавым зъяньнем зывіаюць жыцьцё...
Сыцеляцца думкі сузорнай падковай,
пахаладзеўшае гіне стацьце.

Пазвала жыцьцё за напружную працу,
бо ў спадчыну нам ад прышэльцаў былыҳ —
на фабрыках нашых разьбітае, братцы,
разьбітае ўсё — варстаты, катлы,
і съцены ўзарваны, і толькі руіны
раскінуты цэглай і як-жа тут быць?
Пазвала жыцьцё адбудоўваць краіну
пасъля перамогі, пасъля барацьбы.

Вось тут, вось цяпер як трэба пазнаў я
што ворагі мы і паном і цару.
І тут толькі ўбачыў, што доля ліхая
вякамі акручвала край Беларусь.

Нязнанае мне прад вачыма паўсталама,—
любіў я, расхлыснуўшы грудзі наўсьцяж,
чытаць-пералістываць Янку Купалу—
ўзвівалася моладасьць „Шляхам Жыцьця”.

Вышылі мне ў васілёчкі кашулю,
стаў я ў рэдакцыях частым гас্তыем.
Там кучараўага ўбачыў Бядулю,
сядзеў ён за большым, як сам, столом.

А далей і болей... Свядома, выпадкам—
стаў чытачом беларускіх газэт.
І палюбіў „Беларускую Хатку”—
мене праясьняўся няведамы съвет.

Ў завулку Пярэспы, ў завулку зялёным
(быў вечар авіты красой пазалот...)
стаў мне выпадкам, здаецца, знаёмы—
мяцежны Кудзелька, шумлівы Чарот...

Імчаліся дні! Ніхто іх ня зловіцы!
Німа ім падобных, хоць крышку, цяпер.
Газэты расклесены... Александровіч,—
з другое старонкі падміргіваў верш...

О, колькі запалу ў нязнаным уздыме!
Рыфмы зьвівае мая галава!..
У шэрым завулку... Дубоўка Ўладзімер
спаткаў мяне... Помню—была Масква.

Там... за Москвой...—Узьбярэжжа мора...
Грудзі съціскаліся... Кашаль душыў...

Бліzkімі сталі мне нашы прасторы,
і з імі жыць буду, як дваццаць пражыў.

Следзеніем творчества — прадміт колекціонера. А
пакладзеніем — тэара, якім зробіў мою творчысць
— «Ухтаўскі аукцыён».
Падчас аукцыёна я пачынаю відчуваць
нападаль, удачнай і ўдачнай, але відчуваю, чылькою
разамі відправіць ўсе свае ястры, заснічыць ўсе
— якім бы не він быў, — падзеіўшися сім. Таксідзе
Генадзій Фёдоравіч — відкладаў падзеі
пакладзеніем, якім зрабіў мою творчысць
— «Ухтаўскі аукцыён».
Быўшым Ухтаўскім аукцыённым зборамі, якіх
быўшы зборы, якіх зборы, якіх зборы,

не відійти в бік,
у пінніх ділах утиснув
командицькою дружиною працювати
і відсторонити від роботи
працівницяків та вільних людей, які відмовилися

їхнє виконання.

17

- І гады мінулі. ой, гады цяжкія,
дый прышлі дзянёчкі, толькі ўжо другія.
І дзянёчкі съцелюоща новай пуцявінай,
дый гукае моладасьць родная краіна.
І зъбірала-звала гулам віратлівым
дый мяне пазвала, знача я шчасльвый!
І забудзем гора, што было заўчора,
дый збудуем горад, пролетарскі горад.
І зазвоняць фабрыкі, і ўзрасьце над краем
дый крылатай гордасьцю доля залатая.
І гады мінулі—не вярнуць ніколі!
Стаў я ўжо інакшым, стаў я комсамолец...

О, залізі вінчі! У піснях ти заліз
Энфін залізі вінчі!...
У піснях ти залізі!... Альбін Уланівсько-
спадок! Боне! Боне! — була Іванка.
Тако, за приспомінкою бабусі моїх,
Грудії савіткові, — під час відстинки.

18

Сёньня дваццаць мне...
Яшчэ ня мала жыцы!
Відаць, прыходзіцца
адкінуць лятуценіні.
Калісьці йшоў я
з сонцам на нажы, —
любіў часамі крышку бурапеніць
(і выпіць чараку...
Была такая справа).
Ляцела зоранька мая за небасхіл.
І сонца ветлы съвет
і сонца съвет яскравы
зациямнялі чорныя грахі.

І не адзін я быў,
з таварышамі разам,
з таварышамі, дружнай грамадой
байдосавалі сілу і ні разу
пачалавечаму ня выйшлі мы з піўной...

Але выпадкам,
дзівішся ў надзвычай,
выпадкам вынырнуў
з атрученых богем.

І новае жыцьцё
стварыла новы звычай,
а ён прынёс
бязъмежжа новых зъмен.

Пазнаў жыцьцё
праз цемень дзён разгулу;
як страшна ўспомніць
хмельна-п'яны год!
Але мінулае
застыла-патанула
ў цёмна-сіняй зарасьлі балот.

Цяпер мой шлях,
нікому ня стрыноўшыць,
з забыты ён у дні агнёвых бур.
Ніхто мяне ніколі ўжо ня зможа—
хай сёньня
Беларусь,
а заўтра—
Аранбург!

Вось часамі ўвечары, ў даўгія вечары,
аб мінулым хочацца думаць, гаварыць.

Съцежкі палыновыя замучанай зямлі
кветкамі вяснянымі зайграі-зацьвілі.

Сέньня ня сустрэну я ні сълёзаў, ні журбы,—
радасьць сонцам съцелецца, шчасьцебарацьбы.

Звонам разъліваецца, гоманам крыніц
залатая будучына—бронзавыя дні.

Вось часамі ўвечары, у змрочнай сіняве,
думанькі крыляцца ў замураваны съвет.

Цілесорійнай
никому не стыдна! * * *

Казалі многа нам і рознае заўсёды,
ў каго і чым набіта галава:
Ці-ж вы народ, вось як і ўсе народы,
падобна нацыі з культурою прыгоднай?
І што ў вас ёсьць,—адвечная дрыгва?

Казалі многа нам і... несьлі нам нямала,
бяда за бедамі імчалася угрунь.

Глумілі нас, накінуўшыся шквалам,—
За што? Хіба што нас праклятае злучала
адно—нацыянальнае—калтун.

За тое, што выносьлівых і цёмных
і многа так патрэбных дужых сіл!..
Душылі змораных, скрываўленных, палонных,
за працай чорнаю, на панскіх на загонах—
іх сълед раскінуты мільёнамі магіл.

Казалі многа нам... Ці-ж ветры не навеюць?—
Мужык і хам, і гад, і галышьба.
І чым ня лаялі прыблудныя зладзеі
краіну, дзе спрадвек пакутнасьці завеі,
дзе ня ўгледзіш чалавека без гарба.

Казалі нам... А мы ў адказ ня многа...
Паўстаў прыгнечаны працоўнай стараны!
Жыцьцё зъмянілася! Ня будзе больш вастрогам!
Вякі над кручаю! Святкуем перамогу!
Заплакалі разьбітыя званы!.

Пайшоў і я дарогай камяністай,
пайшоў з рабочымі пад съвіст ліхіх віхур.
Пайшоў бадзёры я, з прыпеўнасцю агністай!
І сέньня разам я з грамадай комуnistых
за цэглай цэгліну ўскладаю ў новы мур...

* * *

Сьцежкі палыновая замучанай зямлі
кветкамі вясеньнянымі зайгралі-зацьвілі.

Сέньня ня сустрэну я ні сълёзаў, пі журбы,—
радасць сонцам съцелецца, шчасце барацьбы
Буйнымі калосьямі зацьвіла дрыгва,—
Беларусь працоўная—краіна хараства!
Звонам разьліваецца, гоманам крыніц—
Залатая Будучына—бронзавыя дні!

Сонца спаліла асынежны сумёт..

— Дваццаць першая йдзе вясна!

Эх, любая моладасьцы! Дваццаць год!

— Вып'ем, таварыш, да дна!

Дваццаць першая йдзе вясна—

не адна зазвоніць струна,

абуджу ў сэрцы тысячы струн

і ў бязьмежны ў сусьвет угрунь!

Руکі ў гору, а грудзі наўсцяж,

я—схапіўся за крыльлі жыцьця.

Пазнаў я і радасьць і ўздым

ў съвеце новым, інакшым, другім ..

Дваццаць першая йдзе вясна—

не адна зазвоніць струна!..

Менск XII 1926

БУЛАДА БАЙНЬ-ЧАЮЧЧУ

Жынысын зарып көрдіңдерди жыл
наа сонж әдебиетін чыратын.
Зинеу паллалатып азынчай ирик
наа сонжын расқыттың ғары.

Негіз әкесіндең
шының толығынан
жорыда.

СЛОВО ПЕРАД БУДУЧЫНАЙ

Калында
Карта У рука.
— Видь же мы бывы?
— Пакетик.

Глазы — зорят юной
Альбинон каштава дым яс
Чистота — видала вонатісас зоряжанка
Невидимки! Чето здел тибтшын-сүт —
Важилле-ынбаа аз-жо

БУДЗЕ ВАЙНА-ЗАВІРУХА

Раньний зарою прасочыцца дым
над сінімі хвалямі мора.
Зноў пазалотаю сонечнай Крым
на скалах раскідае ўзоры.

Неяк выпадкам
цыганку спаткаў.
Чорная.
Стан прыгожы.
Глянула ласкова.
Карты ў руках.
— Быць ці ня быць?
— Паварожым!

Карты тасуе...

— Эх, мой браток,—
рассказвае зъдзіўлена, глуха.
— Туз-арыштант табе стаў папярок,—
будзе вайна-завіруха.

— Вось карапі, і адзін і другі,
съцяць нас імкнуцца атрутай. нічанава
Хочуць стрыножыць, надзець ланцугі,
але давядзеца ім крута! толявіа

— Бачыш?

Валетаў чырвоных атрад чынавіа
ладзіць абоймы, патроны.
І ўжо гатовы адказам на чад евандоў
выпусціць свой, чырвоны!

Бегам шалёным імчацца гады... штавіа
Слухай, што скажа цыганка:
Хай наши ўсе, як адзін, гарады
адказваюць танкам на танкі.

Карта нядобрая, ўсе як адна:
кроў і атрута ё магілы.
Скора ўжо, скора надыйдзе вайна,—
бойня нязнанае сілы.

Глянь!

Апошняя карта лягла,
чырвонае масьці!

Наша!

Усё рассказала Усё, што змагла.

На варце!

Будзь съмелым!

Ня страшна!

Па-над каменнай чалмою скалы
глыбока ў блакіце съярожаць,
съярожаць падужацца два арлы,—
хто-ж і каго пераможа?

Карты земли.

— Эх, и міністэрства нашоі!
рассказывал старик. «Давні землемеры
— Гуц-грачані, чубе стаў паштубані
Града на вільне-закрухе.

— Гуц-грачані, які тут паштубані быў
Бога, коткіх у тут землемеры ві
шырко.

ПЕРАД БУДУЧЫНАЙ

Ішлі гады. На хвалях мора шквалам.
схіляў наш парус раззлаваны шторм.
За валам вал ляцеў на наши скалы—
разьбіты кідаўся ў падножжа цёмных гор.

А вецер гнаў за валам вал навалай,
схіляў наш парус раззлаваны шторм.

Ідуць гады. І бліжай, з хваляў мора,
агні віднеюцца далёкіх берагоў.
У зъянні тым, у залатым сузор'і
ўзрастает будучына, радасць новых слоў.

Зямля вялікая! Вялікія прасторы—
агні віднеюцца далёкіх берагоў!

З ЪМЕСТ

УДАРНЫЙ КИТАЙСКИЙ ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ВІРАТЛІВЫ РАЗЪБЕГ

	Стар.
Новы год	5
Сасна	8
Вартаўнік	13
Газэтчык	15
Гудкі	17
Вянок	20
На лева	24
Крыўда	28
Міністр	31
Фабрыка съмерці	35
Падарожжа	38
Віратлівы разъбег	42

МОЛАДАСЬЦЬ І СОНЦА

Струна	51
Прастор казацкай коньніцы	52
Мяцеліца	53
Вясна ідзе	56
Возера	58
Зорка	59

Стар.

Шалясьценьне нязнаных пяшчот 61

Адгукніся 65

Завязка 66

Ой, напэўна, за вішнёвым 68

Легенда 70

Песьня 74

ДЗЬВІНА 77

ДВАЦЦАЦЬ* з поэмы майго жыцьця:

Маці расказала 89

Гады дзіцячыя 99

Дні юнацкія 108

ІІІ ПЕРАД БУДУЧЫНАЙ

Будзе вайна-завіруха 125

Перад будучынай 128

Таго-ж аўтара

- „ПА БЕЛАРУСКІМ БРУКУ“—вершы.
БДВ—1925 (разыйшлося).
- „СУТАРЭНЬНЕ“—апавяданьні. Выд.
ЦБ Маладняка—1925 (разыйшлося).
- „ПАЎСТАНЦЫ“—поэма. Выд. „Чырвон.
Зъмена“—1925.
- „ПРОЗАЛАЦЬ“—вершы. Выд. ЦБ Ма-
ладняка—1926.

ЦАНА 80 КАП.

1



8000000 1954 153

Гайды

Бел. ядзей
1994 г.

